

"БГЧ" як люстэрка айчыннай гістарычнай науکі і адукцыі

З нагоды 20-годдзя з дня выхаду першага нумара "Беларускага гістарычнага часопіса" ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі надоечы адбыўся круглы стол, уздельнікі якога абмеркавалі сённяшні стан і перспективы развіцця часопіса ў кантэксце развіцця гістарычнай науکі і адукцыі ў Беларусі. У мерапрыемстве ўзялі ўдзел намеснік міністра адукцыі Рэспублікі Беларусь В.В.Якжык і намеснік міністра інфармацыі Рэспублікі Беларусь У.У.Матусевіч.

▶▶▶ 22 стар.

Упрыватнасці, намеснік міністру адукацыі Віктар Якжык адзначыў, што заснаванне "Беларускага гістарычнага часопіса" ў пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя стала важным крокам на шляху станаўлення ўласна беларускай гістарычнай навукі і адукацыі. Адна з галоўных задач "БГЧ" пры яго стварэнні вызначалася, паводле загаду аднаго з заснавальнікаў выдання — Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, як выхаванне патрыётаў сваёй Бацькішчыны праз глыбокое вывучэнне гісторыі нашай краіны, пропаганду гістарычных ведаў і развіццё гістарычнай адукацыі. "Я лічу, — сказаў намеснік міністра, — што гэтую задачу часопіс плённа выконваў усе 20 гадоў і працягвае выконваць сёня. На старонках выдання амбяркоўваліся нацыянальная канцепцыя гісторыі і гістарычнай адукацыі ў Беларусі, першыя беларускія падручнікі па гісторыі і сусветнай гісторыі, розныя шляхі развіцця гістарычнай навукі і адукацыі, вучэбныя праграммы".

Таксама вельмі істотна, што з самага першага нумара ў “Беларускім гістарычным часопісе” друкаваліся матэрыялы, прызначаныя для школьніх педагогаў. “Сумяшчэнне ў адным выданні на-
вуковых і метадычных публіка-
цый давала і сёня дае цудоўную
магчымасць настаўнікам гісторыі,
грамадазнаўства знаёміца з да-
сягненнямі беларускіх вучоных у
галіне гістарычных науак, вынікамі
іх апошніх даследаванняў”, — пад-
красліў Віктар Якъкі. Дзякуючы
“Беларускаму гістарычнаму часопі-
су”, чытачы маюць шчаслівую маг-
чымасць падзяліцца на яго старон-
ках уласным вопытам выкладання
гісторыі, выкарыстання розных
метадаў і прыёмаў у вучэбным пра-
цэсе. Немалаважна і тое, што ча-
сопіс публікуе і тэарэтычныя ма-
тэрыялы, у якіх абміркоўваецца і
удакладняецца методыка выкла-
дання гісторыі ў школе і тым са-
мым узбагачаецца змест айчыннай
гістарычнай адукацыі.

Віктар Якъық асабліве адзна-
чый той факт, што значную ўвагу
часопіс удзяляе асвятленню важ-
ных адукацыйных і выхаваўчых ме-
ропрыемстваў, што праводзяцца ў
нашай краіне для дзяцей і школьнікаў,
у тым ліку рэспубліканскай
краязнаўчай акцыі “Жыву ў Бела-
русі і тым ганаруся!”, якая ладзіцца
ужо сёмы год.

Намеснік міністра адукації пажадаў калектыву “Беларускага гісторычнага часопіса” і далей годна трymаць марку аднаго з лепшых беларускіх навукова-метадычных і навукова-тэарэтычных выданняў і ніколі не забываць пра неацэнную выхаваўчую значнасць гісторычных навук.

У сваю чаргу намеснік міністра інфармацыі Уладзімір Матусевич засядрдзіўся на магчымых заходах па павеліченні чытальскай аўдыторый “Беларускага гісторычнага часопіса”, тыраж якога на сённяшні дзень пакідае жадаць лепшага. Тут могуць быць розныя шляхі. Эта і пашырэнне кола праблем і тэм, што ўзнімаюцца на старонках выдання, за кошт, напрыклад, нейкіх цікаўных момантаў сусветнай гісторыі, якія б асвяціліся на навуковай аснове. Эта і наданне большай увагі пэўным знакавым гадавінам з айчыннай і сусветнай гісторыі. “Як вядома, у наступным годзе ва ўсім свеце будзе адзначацца 100-годдзе пачатку Першай сусветнай вайны, — адзначаў намеснік міністра інфармацыі, — але ж асноўныя падзеі той вайны на ўсходнім фронце разгортваліся менавіта ў Беларусі. Відавочна, перад часопісам тут адкрываюцца вялікія перспектывы для даследавання, тым больш, што гэты пласт беларускай гісторыі ў нашай гісторычнай наўкуцы да сённяшняга часу быў не вельмі задзейнічаны. Ён, несумненна, заслугоўвае дадатковай увагі з боку гісторыкаў”.

Нават такая, здавалася б, распрацаваная тэма, як вызваленне Беларусі ад нямецка-фашистскіх захопнікаў, 70-гаддзе якога мы будзем адзначаць налета, па словах

11 красавіка ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі адбыўся круглы стол, прысвечаны 20-годдзю з дня выхаду ў свет першага нумара "Беларускага гістарычнага часопіса" – адзінага ў нашай краіне штотомесячнага навукова-тэарэтычнага і навукова-метадычнага ілюстраванага выдання па гістарычных навуках і методыцы выкладання гісторыі для ўсіх тыпуў навучальных устаноў. У круглым стале, арганізаваным выдавецтвам "Пачатковая школа" і Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі, прынялі ўдзел сябры рэдакцыйнай калегіі "Беларускага гістарычнага часопіса", у тым ліку вядомыя тэарэтыкі і практикі айчыннай гістарычнай навукі, прадстаўнікі Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і вядучых устаноў вышэйшай адукацыі, быlyя супрацоўнікі выдання. З прывітальнімі словамі ў адрас "БГЧ" і сваімі прапановамі адносна далейших перспектыў яго развіцця да ўдзельнікаў дыскусіі зварнуліся намеснік міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь Віктар Якюк і намеснік міністра інфармацыі Рэспублікі Беларусь Уладзімір Матусевіч.

“БГЧ” як люстэрка аўчыннай гістарычнай науку і адукацыі

Уладзіміра Матусевіча, мае свае рэзервы ў плане яе вывучэння і папулярызацыі. «Звыш 400 удзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны, якія атрымалі званне Героя Савецкага Саюза, былі нашымі землякамі. Але ці веда-
ем мы пра гэта? Ці шмат ведаєм? —
рэzonнна запытаяў выступоўца. — А
тым не менш тэма Вялікай Айчын-
най вайны важная не толькі з пункта
гледжання ўласна гісторыі і гістарыч-
най науки, але і з пункта гледжання
патрыятычнай выхаваўчай работы.
Якраз тут адкрываюцца магчымасці
для сцвярджэння гістарычнай прауды і ў той жа час для апаніравання
усім тым, хто сёння імкнецца сфаль-
сіфікаваць айчынную гісторыю ці
проста незаслужа-
на замоўцаўца,
абыходліў ува-



гай лёсавызначальны для на-
шага народа падзеі. Навуковае
амбэркаванне з дзяржавных
пазіцый актуальных пытанняў
айчыннай гісторыі застаецца
надзвычай важным". У той же
час, заўважыў Уладзімір Ма-
тусевіч, часопісу ні ў якім разе
нельга пакідаць метадычны сег-
мент, таму што настаўнікі скла-
даюць вельмі значную частку
чытацкай аўдыторыі выдання, а
многія з іх з'яўляюцца не толькі
чытачамі, але і пастаяннымі аў-
тарамі "БГУ".

Асабліві акцэнт намеснік міністра інфармацыі зрабіў у сваім выступленні на неабходнасці задзейнічання сённяшніх тэхналагічных сродкаў у справе павышэння папулярнасці выдання. “Як ні круці, але ў наш час выданне, якое не бачыць сябе ў інтэрнэце, вельмі моцна абмяжоўвае свае перспектывы, — падкрэсліў Уладзімір Матусевіч. — Я думаю, што ў часопіса павінен быць паўнаценчны сайт. Пры гэтым яго кантент не павінен дубліраваць друкаваную версію, але пэўныя публікацыі, урэйкі з публікаций, пэўныя праблемы і аблеркаванні там абавязкова павінны знаходзіць месца. Гэта падаецца тым больш важным у кантэксле прыцягнення да дыскусій моладзі, шыроких пластоў навуковай і творчай інтэлігенцыі”. Акрамя таго, на думку намесніка міністра, калекцыву “Беларускага гістарычнага часопіса” неабходна падумыць і пра такія рэчы, як электронная версія часопіса з магчымым яе прадажам або

продажам асобых публікацый, віртуальную падпіску і інш. "Безумоўна, "Беларускі гістарычны часопіс" павінен быць папулярным, і гэта ў яго мацымасцях", — падкрэсліў Уладзімір Матусевіч.

Уласна дыскусія на круглым ста-
ле разгарнулася па многіх пытан-
нях, актуальных не толькі для самога
“Беларускага гістарычнага часопі-
са”, але і наougл для айчыннай гістарычнай науکі і адукцыі. Уздель-
нікамі абмеркавання неаднайчы
падрэсліваліся здабыткі і вартасці
часопіса, тое, што ён, як выказаўся
яго былы галубы рэдактар Васіль
Кушнер, знайшоў свой твар. Мно-
гія дыскутанты таксама гаварылі
пра тыя надзённыя задачы, якія ак-
рэслілі ў сваіх выступленнях намес-
нікі міністэрства адукцыі і інфармацыі,
а менавіта пра неабходнасць павыш-
шэння папулярынасці часопіса, яго
выходу ў інтэрнэт, пашырэння тэ-
матыкі актуалізацыі знамянальных

юбілеяй. У прыватнасці у сувязі з надыходзчым у наступным годзе 70-годдзем вызвалення Беларусі ад нямецка-фашисткіх захопнікаў акадэмік-сакратар Адам дзялення гуманітарных навук і мастацтваў Нацыянальнай акадэміі науک Беларусі Аляксандра Каваленя нагадаў, што на сёняшні дзень сярод беларусаў або тых людзей, чый лёс непасрэдна звязаны з Беларусью, засталося толькі трох ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны Героі Савецкага Саюза, у тым ліку Васіль Мічурын, які ўдзельнічаў яшчэ ў савецка-фінскай вайне і якому хутка спойніца 97-гадоў. «Нашым гісторыкам трэба бягом бегчы да яго, каб запісаць жывы матэрый!» — не стрымай эмоцыйнай вайковец. А акадэмік Нацыянальнай акадэміі науک Беларусі Міхаіл Касцюк нагадаў прысутным і пра такую знамянальную дату, як 400-годдзе дынастыі Раманавых. На яго думку, даследаванне тэмы “Дынастыя Раманавых і Беларусь” таксама магло бы прынесці вялікі плён.

Акрамя таго, на круглым стале ўзміналіся такія праблемы, як не дахоп крытычных рэцэнзій на найноўшыя работы па гісторыі (у тым ліку работы гісторыкаў з сумежных са Беларуссю краін), адбор лепшых метадычных распрацовак па школьным прадмеце "Гісторыя", наяўнасць шматлікіх гісторычных

памылак у сродках масавай інфармацыі (адна распаўсядженых — вызначэнне Чырвонай Арміі ў гады Вялікай Айчыннай вайны як Савецкая Армія).

Многія ўдзельнікі круглага стала выказвалі спадзяванні, што іх сустрэча 11 красавіка толькі першая ластаўка, што далей такія абмеркаванні стануць пастаянны-мі, а матэрыялы круглых сталоў на самыя розныя тэмы будуць друкавацца ў «Беларускім гістарычным часопісе» і, такім чынам, выданне сапраўды стане пляцоўкай для айчынных гісторыкаў з розны-мі поглядамі і падыходамі. Такса-ма карысным будзе, калі супра-црунікі рэдакцыі часопіса разам з навукоўцамі часцей будуць выяз-джаць у рэгіёны, трymаць больш цесную сувязь са школьнай і студ-дэнцкай аўдыторыяй. Тым больш, што выданне на самай справе сёння можа лічыцца правадніком навуковай гістарычнай думкі ў на-стайніцкае, школьннае і студдэнцкае асяроддзе.

Падводзячы вынікі круглага ста-
ла, галоўны рэдактар "Беларускага

гістарычнага часопіса” Максім Гальпяровіч адзначыў, што гэтае мерапрыемства яшчэ раз пацвердзіла неабходнасць таго, калі выдання і для навукоўцаў, і для настаўнікаў, і для ўсіх тых, каго хвалююць пытанні айчыннай гісторыі. “Пра значнасць “Беларускага гістарычнага часопіса”, пра яго запатрабаванасць гаворыць найперш тое, што ён стаў выдатнай пляцоўкай для апублікавання матэрыялаў беларус-

х даследчыкаў і настаўнікаў. Многія іх ганарацца тым, што іх артыкулы рукаваліся ў часопісе, адзначаюць, што гэта іх лепшыя публікацыі. Вар-а адзначаюць, што часопіс не спыня-ца ў сваім развіцці. Супрацоўнікі ёдакцы працуць творчы, адказна-глённа. Для таго каб рабіць часопіс юкавым і патрабным для нашых чыта-роў, мы ўносім неабходныя, на нашу сумку, змены. У апошнія некалькі га-ру змяніліся мастацкае афармлен-е часопіса, быў перагляданы яго месц, адкрыты новыя рубрыкі — якія як "Знаходкі і адкрыцці", "Шко-а маладога настаўніка", "Презента-ция". У наших планах адкрыццё яшчэ редактарых новых рубрык, якія будуть скаваць нашым чытатчам, напрыклад, "Наша спадчына", "Постаці беларускай гісторыі", "На кніжнай палі-ты". Захоўваючы традыцыі, імкнёмы ў будучыні — гэта той прынцып, а якім працуе часопіс. А сёняшн-яя сустрэча, здаецца, пераканала сіх, што "Беларускі гістарычны ча-спіс", сапрауды, з'яўляецца люс-эркам айчыннай гістарычнай науки і падакуациі. Безумоўна, прасцей было на юбілей сабрацца, прыняць цветкі падарункі, папіць гарбаты ды недзе кулуарах скардзіцца адно аднаму а тыя ці іншыя праблемы. Але куды больш карысць прыносяць такія вось-кансусіі — адкрытыя, надзёмныя, з дзелам неабыякавых да гісторіі і гістарычнай науки людзей".

Мікола ЧЭМЕР.
gilevitch@ng-press.by
Фота з сайту НЕБ